

ДОБРУШСКИ КРАЙ

№86 (10199)

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

БЕЛАРУСЬ І КРАСНАЯРСКИ КРАЙ МАЮЦЬ НАМЕР РАЗВІВАЦЬ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Беларусь і Расія павінны максімальна выкарыстоўваць перавагі Адзінай эканамічнай прасторы, у тым ліку ў развіцці сувязей з рэгіёнамі. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Краснаярскага краю Расійскай Федэрацыі Львом Кузняцовым, паведамлілі ў Прэс-службе беларускага лідара.

На думку Прэзідэнта, Мытны саюз і Адзіная эканамічная прастора адкрываюць новыя вялікія магчымасці для развіцця эканомік, унутранага і знешняга гандлю, прамысловай кааперацыі, павышэння дабрабыту людзей.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва мацнее і прырастае сувязямі з рэгіёнамі Расійскай Федэрацыі.

«Нам неабходна наладзіць выпуск сумеснага прадукту, які будзе запатрабаваны не толькі ў Краснаярскім краі, але і ў трэціх краінах. Пара нам разам выходзіць на рынкі трэціх краін, як гэта робяць многія дзяржавы, і ўжо тут атрымліваць адпаведны прыбытак, даходы, што можа значна актывізаваць наша супрацоўніцтва», – прапанаваў кіраўнік дзяржавы.

На думку Аляксандра Лукашэнкі, для абодвух бакоў цікавы будзе абмен вопытам развіцця сельскай гаспадаркі, у тым ліку будаўніцтва розных аб'ектаў.

ПАВЫШАНЫ БЮДЖЭТ ПРАЖЫТАЧНАГА МІНІМУМУ

У Беларусі зацверджаны новы бюджэт пражытачнага мінімуму, паведамлілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Пастановай Савета Міністраў зацверджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах у цэнах верасня 2012 года ў разліку на адзін месяц. Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных нарматываў – з 1 лістапада 2012 года па 31 студзеня 2013 года.

Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва з лістапада складзе Br880 тыс. 30. Новы БПМ павышаны на 4,3 працэнта да нарматыву, які дзейнічае з 1 жніўня па 31 кастрычніка бягучага года (Br843 тыс. 870).

Паколькі новы БПМ павысіўся на 4,3 працэнта, адпаведна з лістапада на такую ж велічыню ўзрастаюць памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Павялічваюцца памеры працоўных мінімальных і сацыяльных пенсій, а таксама надбаўкі і павышэнні, устаноўленыя да пенсій асобных катэгорый пенсіянераў.

Паводле слоў спецыялістаў, структура бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва ў цэнах верасня 2012 года па артыкулах расходаў наступная: прадукты харчавання – 58 працэнтаў, плата за карыстанне жылым памяшканнем і камунальныя паслугі – 7,6 працэнта, прадметы гардэробу – 20,5 працэнта, тавары бытавога і гаспадарчага прызначэння – 4,6 працэнта, прадметы першай неабходнасці, санітарыі і лякарствы – 2,5 працэнта, бытавыя і транспартныя паслугі – 4,9 працэнта, узносы і плацяжы – 1,8 працэнта.

Бюджэт пражытачнага мінімуму для працаздольнага насельніцтва прымяняецца для вызначэння сумы ўтрымання сродкаў з наймальнікаў, якія маюць запазычанасць па выплаце заробатнай платы, і базавага гранічнага нарматыву тарыфнай стаўкі першага разраду для камерцыйных арганізацый дзяржаўнай формы ўласнасці і з доляй ўласнасці дзяржавы ў іх маёмасці.

Паводле БелТА

У сям'ю, дзе лаг ды згода, шчасце ведае дарозу



Днямі актавая зала раённага Дома культуры імя Куйбышава сабрала глядачоў і тых, хто прыйшоў падтрымаць удзельнікаў адборачнага тура штогадовага абласнога конкурсу "Лепшая маладая сям'я Гомельшчыны".

Перад пачаткам мерапрыемства дабрुшане і госці горада змаглі палюбавацца выставай, падрыхтаванай сем'ямі-ўдзельніцамі конкурсу. На палічках былі прадстаўлены вырабы мам, тат і дзяцей, фотальбомы, генеалагічныя дрэвы, кулінарныя стравы і салодкія прысмакі.

Адкрыў мерапрыемства начальнік аддзела па справах моладзі аблвыканкама Алег Цылько. Ён адзначыў, што

гэты конкурс праводзіцца ўжо пяты год запар і карыстаецца вялікай папулярнасцю сярод маладых сямей-удзельніц Гомельшчыны.

– Мэтай яго з'яўляецца вызначэнне месца сям'і сярод іншых суполак грамадства ў няпростых эканамічных умовах, – сказаў А. Цылько. – Прыемна ўсведамляць, што ёсць людзі, адданыя сваёй сям'і, дзецям. Хачу пажадаць удзельнікам поспехаў і перамогі, зараду

бадзёрасці і аптымізму.

Разам са старшынёй Алегам Цылько ў склад строгага журы ўвайшлі намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення юстыцыі Гомельскага аблвыканкама Маргарыта Жорава, галоўны спецыяліст аддзела па справах моладзі аблвыканкама Галіна Цудзіла, памочнік пракурора Гомельскай вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб непаўнагадовых і моладзі Вера Замойская і народная артыстка Рэспублікі Беларусь, уладальніца прэміі "Хрустальная Паўлінка" Людміла Лаўрыновіч-Корхава.

(Заканчэнне – на 4 с.)

Приглашаем на выставку-ярмарку «Мой дом»

в Добруше 2 ноября с 10.00 до 19.00
и 3 ноября с 10.00 до 16.00 в Доме культуры,
по улице Набережной, 2.

В продаже: семена, средства защиты растений, удобрения, хозинструмент, женская одежда, головные уборы, перчатки, косметика, украшения, аппликаторы для позвоночника, ортопедические стельки, фильтры для воды, халва, мед и многое другое.

ЧПТУП «Ліна-парк» УНП 490549603

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 9.36
Луна

31 октября – в Тельце,
1, 2 ноября – в Близнецах



Последняя четверть
7 ноября

1 ноября

☁️ НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +7...+9

Переменная облачность.
Без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-8 м/с

2 ноября

☔️ НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +5...+7

Сплошная облачность.
Небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-9 м/с

В РАЙСПОЛКОМЕ

26 октября этого года состоялось очередное заседание районного исполнительного комитета. Первым был вопрос социально-экономического развития района в январе-сентябре 2012 года. С информацией по этому вопросу выступили первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома А.В. Антонович, заместители председателя Е.И. Борисенок, В.Н. Емельянов, С.В. Петровский.

Об исполнении бюджета по итогам 9 месяцев этого года на заседании исполкома доложила начальник финансового отдела Е.В. СИЛИНА.

Достигнутое — не предел

Аграпрамысловы комплекс

За 9 месяцев гэтага года ў аграпрамысловым комплексе нашага раёна атрымана сельгаспрадукцыі 104,8 працэнта да ўзроўню мінулага года пры заданні на год 104-105 працэнтаў. У тым ліку ў грамадскім сектары яе атрымана 108 працэнтаў да мінулага года пры заданні 108 працэнтаў. Аб гэтым паведаміў начальнік райсельгасхарчу А.В. Антонович. Тры сельгаспрадпрыемствы не выканалі прагнозы паказчык. Гэта КСУП "Красная Буда", "Завідаўскае" і СВК "Кругавец".

За гэты перыяд атрымана выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг у сельгасарганізацыях на 278,6 мільярда рублёў, што на 178,6 працэнта больш у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года. Найбольшы тэмпы прыросту аб'ёмаў выручкі ад рэалізацыі прадукцыі атрыманы ў КСУП "Дубовы Лог" (367%), КСУП "Жгунскае" (346%) і ПСУП "Церахоўка-Агра" (327%).

За гэты перыяд у цэлым па раёне на адзін бала-гектар даводзіцца 128,7 тысячы рублёў выручкі, што на 82 тысячы рублёў больш, чым у адпаведным перыядзе летась.

Выручка ад аднаго работніка за справаздачны перыяд склала 106,4 мільёна рублёў – рост да адпаведнага перыяду мінулага года склаў 69,7 мільёна рублёў або 190 працэнтаў.

Як і раней, паведаміў А.В. Антонович, найбольшы аб'ём выручкі на адзін бала-гектар атрымліваюць у КСУП "Агракамбінат "Новы шлях", "Уцеўскае", "Жгунскае". У гэтых жа гаспадарках паранейшаму забяспечваецца і найвышэйшы ўзровень выручкі, якая прыпадае на аднаго работніка. Найменшы гэты паказчык у КСУП "Завідаўскае", "Дубовы Лог", СВК "Кругавец" і "Харошаўскі".

За студзень-верасень гэтага года прыбытак ад рэалізацыі сельгаспрадукцыі ў сельгасарганізацыях арганізацыяў раёна склаў 52 мільярды рублёў, што ў 5 разоў больш узроўню 2011 года. Стратных гаспадарак ад рэалізацыі прадукцыі ў раёне няма.

Ва ўсіх гаспадарках назіраецца станоўчая дынаміка росту прыбытку ад рэалізацыі.

У цэлым па раёне на бала-гектар ён склаў 24 тысячы рублёў. Найбольшы прыбытак атрыманы ў КСУП "Агракамбінат "Новы шлях" – 90,5 тысячы рублёў. А вось у ПСУП "Церахоўка-Агра" і КСУП "Завідаўскае" ён не перавышае 5,5 тысячы рублёў.

Сабекошт рэалізаванай прадукцыі за справаздачны перыяд, паведаміў А.В. Антонович, склаў 198,8 мільярда рублёў або 143 працэнта да ўзроўню мінулага года. У цэлым па раёне назіраецца перавышэнне тэмпаў росту выручкі ад рэалізацыі над сабекоштам рэалізаванай прадукцыі на 30 працэнтаў.

За справаздачны перыяд гэтага года ўзровень рэнтабельнасці прадаж у сельгасарганізацыях склаў 18,7 працэнта пры прагнозе 4-4,5 працэнта.

Даведзенае заданне па рэнтабельнасці прадаж за 9 месяцаў выканана ўсімі арганізацыямі раёна, сярэднемесячная заробатная плата склала 2395 тысяч рублёў або 243 працэнта да адпаведнага ўзроўню мінулага года. Самая нізкая заробатная плата ў СВК "Харошаўскі", КСУП "Завідаўскае", СВК "Кругавец", "Абарона".

Выкананне прагнознага паказчыка ў жывёлагадоўлі за 9 месяцаў гэтага года склала 106,1 працэнта. Атрымана прадукцыі на 120,8 мільярда рублёў. Колькасць буйной рагатай жывёлы склала 106,7 працэнта да адпаведнага ўзроўню мінулага года, у тым ліку 101,7 працэнта – кароў. Гаспадаркам раёна на вырошчванні і адкорме атрымана 4415,1 тоны прываг буйной рагатай жывёлы – 109 працэнтаў да мінулага года перыяду.

Валавая вытворчасць малака павялічылася на пяць працэнтных пунктаў і склала 44 043 тоны. Надой на карову склаў 4216 кілаграмаў і павялічыўся на 130 кілаграмаў да адпаведнага перыяду мінулага года. Гатункам "экстра" рэалізавана 50 працэнтаў малака.

Падрыхтаваў Мікола ШЫШОЎ

Экономика

● Прогнозы и реалии

Как сообщила заместитель председателя райисполкома Елена БОРИСЕНКО, по итогам работы за 9 месяцев 2012 года в районе обеспечено выполнение 9 основных прогнозных показателей, не выполненными остались три показателя из 12. Так, объем инвестиций в основной капитал в целом по району составил 161,3 миллиарда рублей или 132,5 % в фактических ценах. До выполнения прогноза не хватило 110,4 миллиарда рублей. Среди причин – снижение объема инвестиций по фарфоровому заводу, центру утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов, горно-обогатительному комбинату, а также сокращение в 3 раза по сравнению с 2011 годом строительства жилья.

Для обеспечения выполнения прогноза по итогам года предусматривается реализация нескольких инвестиционных мероприятий. В частности, модернизация бумагоделательной машины №7 на Добрушской бумажной фабрике, техническое перевооружение фарфорового завода, строительство молочной товарной фермы в СПК «Борщовский», реконструкция санатория-профилактория «Солнечный» и другие мероприятия.

Экспорт товаров за 8 месяцев сложился на уровне 35 % при прогнозе 38,9 % (до выполнения не хватило 1,1 млн долларов США). Но с июля темп роста экспорта товаров имеет положительную динамику и к концу года достигнет доведенного прогнозного показателя.

Показатель по энергосбережению за 8 месяцев составил минус 4,1 при прогнозе минус 5.

Причина – рост потерь тепло- и электроэнергии на бумажной фабрике, увеличение производства массовых бумаг.

В районе также осталось невыполненным задание по рентабельности продаж в промышленных организациях: 7,3 % при задании 12-13 %.

● Что на складах?

Запасы готовой продукции по состоянию на 1 октября 2012 года в целом по району составили 38 674 млн руб. или 81,1 % к среднемесячному объему производства. Высокий удельный вес запасов продукции приходится на республиканские предприятия (87,5%), в том числе по бумажной фабрике он составил 136,3%. Это связано с производством на склад тетрадей, бумажно-беловых товаров. Министерством торговли за 9 месяцев не выполнено задание по выборке общих и шольных тетрадей.

Уровень запасов готовой продукции по организациям местного подчинения на 1 октября составил 17,9 %.

● Финансовые показатели

По итогам 8 месяцев 2012 года все предприятия сработали без убытков.

На 1 сентября просроченная кредиторская задолженность по подведомственным райисполкомом организациям составила 20292 млн руб. и снизилась по сравнению с данными на 1 января на 2 %.

Просроченная дебиторская задолженность возросла по сравнению с данными на 1 января на 124,6 % и составила 4373 млн руб. Основной причиной роста явилось увеличение просроченной дебиторской задолженности организаций сельского хозяйства перед КУП «Добрушский коммунальник».

Проводимая работа: проведено 407 взаимозачетов на сумму 4115 млн руб.; взыскано по договорам уступки требования и перевода долга 3203 млн руб.; взы-

скано по направленным в ИМНС перечням дебиторов и в счет погашения недоимки 1368 млн руб.

Ситуация, сложившаяся в наличном денежном обращении района за январь-сентябрь 2012 года, характеризуется увеличением наличных денег в обращении. Удельный вес эмиссии в кассовом расходе возрос с 19,3 % (9 месяцев 2011 года) до 30,6 % (9 месяцев 2012 года).

Темп роста денежных доходов населения за отчетный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 215,4 % при увеличении источника их возврата через торговую выручку и выручку сферы услуг только на 174,4 %. Развитие частной инициативы и стимулирование деловой активности предпринимателей актуальны для решения задач по сокращению денежной эмиссии.

● Торговля

Розничный товароборот по району за 9 месяцев составил 327,4 млрд. руб. или 112,1 % к соответствующему периоду прошлого года при прогнозе 105 %.

Оборот общественного питания соответственно составил 29,3 млрд. руб. или 101,7 %.

Розничный товароборот Добрушского района, занимающего в товарообороте района более 46 %, составил 137,9 млрд руб. или 101,1 % к уровню прошлого года.

Выручка частных торговых организаций (их доля в товарообороте 18 %) составила 53,3 млрд руб. или 118 % к прошлому году.

В текущем году улучшилась структура розничного товарооборота – на 3 процентных пункта увеличилась доля продажи непродовольственных товаров.

С начала года открылись 2 непродовольственных торговых объекта, а также один объект по продаже продуктов питания. По состоянию на 1 октября годовое задание по открытию торговых объектов выполнено.

В объектах торговли и сервиса установлено 193 платежных терминала.

● Работа с госимуществом

В отчетном периоде продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Из 32 объектов, включенных в годовой график, за 9 месяцев вовлечено в оборот 22 объекта, в том числе 10 – продано на аукционе на сумму 228,7 млн руб.

В августе этого года специалистами фонда «Гомельоблимушество» был проведен выборочный мониторинг вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимого имущества коммунальной собственности района. Выявлен ряд недочетов по консервации объектов, их использованию в собственных целях в КСУП «Агрокомбинат «Новый путь», КСУП «Жгунское», КСУП «Красная Буда».

Несмотря на неоднократные приглашения руководителей этих предприятий в райисполком по вопросу вовлечения неиспользуемых объектов, наказания, ситуация практически не изменилась. В этих помещениях открыты двери, туда заходят посторонние, территория вокруг зарастает травой, здания буквально рассыпаются на глазах. А за нарушениями в работе с государственным имуществом предусмотрена административная ответственность.

Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Строительство

Одной из отраслей, обеспечивающей постоянный приток инвестиций в основной капитал, является строительство.

За девять месяцев 2012 года в районе введено в эксплуатацию 6020 метров квадратных общей площади жилья, что составило 109% от годового задания. Выполнение задания обеспечено за счет индивидуальных застройщиков – 4612

метров квадратных и многоквартирного жилищного строительства – 1408 метров квадратных.

Введен в эксплуатацию 25-квартирный жилой дом в микрорайоне «Мелиоратор». При этом за собственные средства построено 4112 метров квадратных, за кредиты банков – 1736 метров квадратных, за средства местного бюджета – 172 метра квадратных жилья.

За 9 месяцев текущего года использовано инвестиций в основной капитал по индивидуальному жилищному строительству – 16,2 миллиарда рублей, что составило 142,9% к уровню прошлого года. Ввод жилья позволил улучшить жилищные условия 56 семьям нашего района и обеспечил 39 граждан и их семьи из числа стоявших на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Продолжаются работы по возведению 45-квартирного жилого дома (ЖСПК-16) в микрорайоне «Мелиоратор», дома для детей-сирот, оставшихся без попечительства родителей, общей площадью 193 метра квадратных. Ввод дома запланирован на 4-й квартал 2012 года.

В планах строителей – возведение 40-квартирного жилого дома (ЖСПК-18) в микрорайоне «Мелиоратор» и 60-квартирного жилого дома общей площадью 3600 метров квадратных по улице Московской. Ввод домов запланирован в 2013 году.

Строительство жилых домов является не единственным видом работ, которым занимается строительный комплекс района. За отмеченный период введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс ЧСУП «Тереховка-Агро», завершены реконструкция очистных сооружений микрорайона «Мелиоратор», капитальный ремонт СШ №3 и реконструкция СШ №1 города Добруша. Продолжаются работы по капитальному ремонту городской гимназии. В текущем году открыт мост через реку Хоропуть.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подготовка к отопительному сезону являлась основной задачей, над которой трудились коммунальщики района. Именно в летний период были проведены основные работы, направленные на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения и функционирование организаций района, выполнено благоустройство населенных пунктов.

Коммунальщики продолжают работы по оптимизации схем теплоснабжения Тереховки. Подготовлена строительная площадка, залиты фундаменты, смонтированы и установлены пиролизные котлы на твердых видах топлива. Продолжается модернизация котельной с переводом ее на местные виды топлива в Жгуни. Ведется замена неэффективных, устаревших котлов.

Выполнен капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 в Жгуни, жилого дома № 19 по улице Р. Шершневой в Добруше. Продолжается капитальный ремонт внутриквартирных и наружных инженерных сетей с элементами модернизации в жилом доме № 3 по улице Центральной в Залесье, капитальный ремонт кровли в доме 4а по улице Советской в Добруше.

На текущий ремонт выделено 1 миллиард 241 миллион рублей, в том числе 775 миллионов из областных средств, которые освоены в полном объеме. Остаток назначений из местного бюджета в сумме 194,6 миллиона рублей будет освоен в четвертом квартале 2012 года.

В рамках выполнения программы «Чистая вода» введена в эксплуатацию артезианская скважина в населенном пункте Борщовка.

Вместе с тем, предприятием не выполнены показатели по темпам роста инвестиций в основной капитал, рентабельности продаж по производству, распределению электроэнергии, газа, пара, горячей воды, что связано с низким процентом возмещения населением затрат за полученные услуги. При проведении энергосберегающих мероприятий и сохранении объемов реализованной продукции уменьшились произведенные, добытые объемы по распределению электроэнергии, газа, пара, горячей воды.

Отмечен рост кредиторской и дебиторской задолженностей. Сложившаяся кредиторская задолженность обусловлена низким процентом возмещения населением затрат за оказанные услуги в совокупности с ростом цен на энергоносители и материалы. Дебиторская – низкой платежеспособностью потребителей.

Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
(Окончание — на 3 с.)

(Окончание. Начало — на 2 с.)

Социальная сфера

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района за январь-сентябрь 2012 года составила 2757, 3 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 220, 3 %.

В сентябре 2012 года средняя заработная плата составила 3144, 8 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с сентябрем 2011 года на 179, 3 %.

Охрана труда

Для оказания практической и методической помощи по обеспечению соблюдения законодательства об охране труда в сельскохозяйственной и строительной отраслях созданы постоянно действующие мобильные группы. За истекший период 2012 года согласно утвержденному графику проведено 39 выездов, выявлено свыше 270 нарушений законодательства об охране труда.

За девять месяцев текущего года в районе зарегистрировано 5 случаев производственного травматизма. Из них 1 — со смертельным исходом, 2 — с тяжелым, 2 — легких.

Занятость населения

По состоянию на 1 октября 2012 года в районе зарегистрировано 104 безработных, уровень официально регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 0, 7 % (при

среднеобластным показателе 0,9).

На учете в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района» состоят 5 292 человека, которые нуждаются в социальной поддержке.

Для решения различных социальных проблем за 9 месяцев 2012 года в центр обратилось 4 660 человек. Надомным обслуживанием охвачено 398 человек в 52 населенных пунктах. За отчетный период на обслуживание принято 86 человек, 5 — помещены в Дома-интернаты, из них 4 — в Дома-интернаты психоневрологического типа.

Медицинская помощь

Медицинскую помощь населению района оказывают 35 организаций здравоохранения, стационары на 286 коек, амбулаторно-поликлинические учреждения мощностью 912, 3 посещения в смену, в которых работают 92 врача, 308 средних медицинских работников. Имеют квалификационную категорию 56 % врачей и 77 % средних медицинских работников.

Проводилась работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических организаций района. Закончен ремонт терапевтического отделения в основном здании стационара ЦРБ, проведены ремонт фасада и кровли в филиале Добрушской ЦРБ, текущий ремонт палат и отопительной системы в Огородне-Гомельской больнице сестринского ухода, отремонтирована кровля и заменены окна

в инфекционном отделении, частично установлены окна в поликлинике, отремонтировано печное отопление в Жгуно-Будском ФАПе.

С целью улучшения лечебно-диагностического процесса, а также условий пребывания пациентов приобретено медицинского, технологического оборудования, мебели и автотранспорта на сумму 738, 8 млн рублей. Это электрокардиографы, физиотерапевтическое оборудование, холодильники, мебель для палат терапевтического отделения стационара, система видеонаблюдения в поликлинику, 2 единицы санитарного автотранспорта.

За 9 месяцев 2012 года общая смертность уменьшилась на 7, 9 %, в том числе в трудоспособном возрасте на 26, 1 %, рождаемость увеличилась на 8, 3 %.

Отрасль «Образование»

За 9 месяцев 2012 года профинансирована на 76 % от плановых годовых назначений.

Своевременно и в полном объеме финансируются защищенные статьи расходов (заработная плата, отпускные, энергоносители, транспортные расходы, услуги связи).

За девять месяцев освоены бюджетные ассигнования по программам «Развитие системы общего среднего образования» и «Развитие системы дошкольного образования» в сумме 621, 5 млн рублей. Приобретена мебель для СШ №1 г.Добруша, лингафонный кабинет для гимназии, мебель, игровые пособия, сти-

ральные машины для дошкольных учреждений района.

Окончен первый этап капитального ремонта (усиление) несущих конструкций гимназии — 1441, 9 млн рублей. Остаток по гимназии 1837, 9 млн рублей будет освоен в IV квартале 2012 года.

Отрасль «Культура»

Выполнение социальных стандартов за 9 месяцев 2012 года составило 3, 1 базовой величины (в том числе: бюджет — 3,0; внебюджетная деятельность — 0,1), что соответствует 100 %.

Выполнение работ по текущему ремонту объектов культуры подрядным и хозяйственным способами составило 194, 7 млн рублей, при плане 194, 7 млн рублей. Освоение финансовых средств составило 100 %.

За 9 месяцев текущего года в ККУП «Добрушкинвидеосеть» темп роста валового сбора составил 158, 2 % (при задании 105 %), темп роста количества зрителей 107, 8 % (при задании 104, 5 %).

Отделом физической культуры, спорта и туризма райисполкома доведенное на уровне 130 % плановое задание по платным услугам за 9 месяцев 2012 года выполнено на 95, 1 % (по области 130 %).

Освоено средств текущего ремонта хозспособом 88 млн рублей или 100 % к заданию.

Экспорт товаров и услуг при задании до 1000 долларов США в сентябре составил 365 долларов, в октябре — 886.

Подготовила Татьяна ПРЕЖИНА

ФИНАНСЫ

Об итогах исполнения бюджета Добрушского района за 9 месяцев 2012 года и ожидаемых результатах за год пойдет разговор с начальником финансового отдела райисполкома Еленой Владимировной СИЛИНОЙ.

— Елена Владимировна правда, что по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев можно определить насколько успешно сработали различные отрасли района?

— Нужно отметить, что за прошедший период текущего года в накоплении бюджета района отмечались положительные тенденции. Из каждого бюджетного рубля, формирующего доходы и направляемого на расходы, складывались миллиарды бюджетных средств, которые позволили работать бюджетным учреждениям, оказывать поддержку государственным организациям, решать вопросы социальной политики.

В доходы бюджета за 9 месяцев 2012 года поступило 65759,6 миллиона рублей налогов и неналоговых платежей. Уточненный годовой план по доходам в сумме 77 563,7 миллиона рублей выполнен на 84,8 процента, плановые назначения за 9 месяцев — на 104,8 процента. 93,6 процента доходов сформировано за счет налоговых платежей, неналоговые заняли 6,4 процента.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наполняемость бюджета увеличилась в 2,2 раза или на 35 701,8 миллиона рублей.

Но при общих положительных тенденциях с отставанием от плана поступают НДС и земельный налог.

Неналоговые доходы пополнили бюджет на 4180,1 миллиона рублей или 6,4 процента в структуре доходов. Наибольший объем в неналоговых доходах заняли компенсации расходов государства — 30,7 процента, доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий — 23,3 процента, проценты за пользование денежными средствами бюджетов — 10,1 процента, доходы от сдачи в аренду земельных участков — 3,4 процента и доходы от сдачи в аренду имущества — 2 процента.

Бюджетобразующими предприятиями района за январь-сентябрь текущего года сформировано 30,1 процента объема

Бюджет по осени считают

консолидированного бюджета. По сравнению с прошлым годом доля поступлений увеличилась на 3,4 процентных пункта. По состоянию на 1 октября 2012 года задолженность по платежам в бюджет отсутствует.

— А как складывались расходы бюджета за текущий период этого года?

— Расходы бюджета района произведены в пределах поступивших в бюджет доходов и средств из областного бюджета и составили 177 419 миллионов рублей или 75 процентов годового уточненного плана. Если сравнивать с прошлым годом, то расходы возросли на 96 250 миллионов рублей.

Для обеспечения первоочередных расходов, предусмотренных в бюджете средств оказалось недостаточно, поэтому привлекались бюджетные кредиты, произведено передвижение дотации с IV квартала.

Несколько слов нужно сказать и о защищенных статьях в структуре расходов. На их финансирование пошло 136 015 миллионов рублей. А это заработная плата с начислениями, лекарственные средства, продукты питания, трансферты населению, коммунальные услуги, субсидии ЖКХ.

— Не секрет, что основная часть бюджетных средств направлена на финансирование социальной сферы...

— И сейчас это направление в финансирование остается приоритетным. В расходах бюджета района удельный вес расходов на социальную сферу занял 68,3 процента или 121 252,9 миллиона рублей. На здравоохранение затрачено 17 процентов, физическую культуру 1 процент, культуру 4,9 процента, образование 39 процентов, социальную политику 6,4 процента. Расходы по другим отраслям составили 31,7 процента или 56 166,1 миллиона рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес расходов на социальную сферу снизился на 5,1 процента, что связано с ростом в теку-

щем году расходов бюджета на сельское хозяйство, а также на жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с прошлым годом снижена доля расходов на общегосударственную деятельность на 3,5 процента.

— В этом году ведется активная реконструкция молочно-товарных ферм. Какие средства из районного бюджета поступили по этому направлению в отрасль агропромышленного комплекса нашего района?

— На сельское хозяйство в этом году всего направлено 11499,7 миллиона рублей, в том числе из районного бюджета выделено 1050 миллионов рублей. Из них 200 миллионов рублей пошли на проведение капитального ремонта животноводческих ферм, 800 миллионов рублей на удешевление до 100 процентов стоимости семян озимых, а 50 миллионов рублей — на приобретение белкового сырья.

Из областного бюджета на проведение текущего ремонта молочно-товарных ферм сельхозпредприятиям района было выделено 5391,5 миллиона рублей, на приобретение нефтепродуктов и запчастей для завершения подготовки сельхозтехники и оборудования зернотоков, на завершение уборочной в сумме 3000 миллионов рублей.

— В последнее время отрасли социальной сферы активно зарабатывают деньги сами. Как это отразилось на состоянии бюджета?

— В отчетном периоде отраслями социальной сферы получены доходы от внебюджетной деятельности в размере 2163,7 миллиона рублей, что на 984,3 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года. Отрасль здравоохранения в этом году заработала 1383,9 миллиона рублей (64 процента всех доходов), культура — 457 миллионов рублей (21,1 процента), образование — 225,3 миллиона рублей, территориальный центр — 66,5 миллиона рублей, физкультура — 31 миллион рублей.

На финансирование бюджетных расходов направлена часть прибыли в сумме 478,2 миллиона рублей. Влияние внебюджетной деятельности на финансовое положение отраслей остается незначительным. По отношению к бюджетному финансированию внебюджетные доходы составили 1,8 процента.

— Вот уже на протяжении нескольких лет стоит вопрос по оптимизации учреждений образования и культуры...

— Работа по оптимизации сети и штатов учреждений социальной сферы продолжена: Дубоволожский сельский Дом культуры и Дубоволожская сельская библиотека реорганизованы в библиотеку-клуб; ГУО «Усохо-Будский детский сад-средняя школа» реорганизовано в ГУО «Усохо-Будский ясли-сад». Экономия бюджетных средств в расчете на финансовый год составляет порядка 1228 миллионов рублей. Экономленные средства направлены на подготовку учреждений к новому учебному году, отопительному периоду.

— Наиболее злободневным вопросом были бюджетные ссуды, а точнее, их возврат. Как с этим сейчас обстоят дела?

— По состоянию на 1 октября 2012 года задолженность в бюджет предприятия агропромышленного комплекса по бюджетным ссудам и займам составляет 12 221,5 миллиона рублей, из нее просроченная — 9823,8 миллиона рублей или 80,4 процента. По сравнению с задолженностью на начало года долги сократились на 1814,6 миллиона рублей, а просроченные — на 144,7 миллиона рублей.

Задолженность по бюджетным ссудам, выданным за счет районного бюджета составляет 275,7 миллиона рублей, из нее просроченная — 153,9 миллиона рублей или 55,8 процента. По сравнению с началом года задолженность в районный бюджет сократилась на 369 миллионов рублей, а просроченная задолженность — на 473,7 миллиона рублей.

Всего за 9 месяцев 2012 года хозяйствами района возвращено 2321,6 миллиона рублей, но, тем не менее, возникает ряд проблем. Это рост процентов и пени. Задолженность по процентам за пользование бюджетными средствами сельхозорганизациями на 1 октября 2012 года достигла 519,7 миллиона рублей. Задолженность по пене за несвоевременную уплату бюджетных ссуд и займов — 3842,6 миллиона рублей.

— Каким ожидается исполнение бюджета за год?

— По результатам работы ожидается поступление доходов в сумме 90 миллиардов рублей, что превышает утвержденный годовой план на 12,9 миллиарда рублей. Ожидается, что отставание от запланированных параметров по земельному налогу, НДС, единому налогу с ИП, налогу на игорный бизнес будет компенсировано сверхплановыми поступлениями по подоходному налогу, налогу на прибыль, налогу на недвижимость.

По итогам 2012 года ожидается объем расходов бюджета района около 255 миллиардов рублей, то есть выше запланированного первоначально на 46,5 миллиарда рублей. В основном увеличение расходов произойдет за счет трансфертов из областного бюджета, выделенных на расходы, которые не были предусмотрены в бюджете района в силу их большого объема или были предусмотрены в недостаточном размере.

По состоянию на 1 октября недостаток ассигнований до конца года просчитывается в размере 14,7 миллиарда рублей, из них на заработную плату — 10 миллиардов рублей, на оплату коммунальных услуг (по существующим тарифам) — 2,4 миллиарда рублей.

В настоящее время возросшие расходы финансируются за счет собственной доходной части, размер дотации сохраняется на принятом уровне.

В перипетиях бюджета разбиралась Полина БЫКОВСКАЯ

СЕМИНАРЫ**Главное — взаимодействие**

Приглашение к себе в гости для обмена опытом, обсуждения злободневных проблем коллег из соседних районов при проведении «кустовых» семинаров стало доброй традицией. Такой семинар по благоустройству населенных пунктов состоялся на прошлой неделе в нашем районе. В нем приняли участие председатели Добрушского и Хойникского районных Советов депутатов, председатели сельских Советов депутатов, сельских исполнительных комитетов, руководители предприятий, учреждений и организаций Добрушского и Хойникского районов.

Начался семинар с посещения делегации Хойникщины нашего района. От имени руководства района гостей приветствовал председатель районного Совета депутатов Александр Борсяков. Далее участники семинара посетили Крупецкую амбулаторию общей практики, мастерскую народных ремесел, Крупецкий детский сад-среднюю школу, сельский исполнительный комитет. Следующим на пути следования участников семинара стал

Кормянский сельский Совет. Его председатель А. Задорожная познакомила гостей с работой, проводимой по благоустройству населенных пунктов, захоронению пустующих и ветхих домов на территории сельсовета. Делегация из Хойникщины посетила Свято-Иоанно-Кормянский женский монастырь, Свято-Покровскую церковь, где покоятся мощи святого Иоанна Кормянского. Далее работа семинара



продолжилась на территории Хойникского района. После приветствия в районном исполнительном комитете участники

семинара совершили обзорный объезд населенных пунктов Стреличевского и Алексичского сельсоветов, посетили му-

зей Полесского радиационно-экологического заповедника в Бабчине, музей имени Ивана Мележа в деревне Глинице.

Опыт Хойникского района по благоустройству и наведению порядка в населенных пунктах стал интересным для добрушан тем, что за каждым населенным пунктом закреплено предприятие или учреждение района, сотрудники которых помогают сельчанам в наведении и поддержании порядка на территории деревни.

Своим мнением о пользе подобных семинаров поделилась председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина Бондарь: «Работа по наведению порядка и благоустройству, проделанная на территориях наших районов, впечатляет. Она нужная. Многие уже выполнено, но много еще предстоит сделать. На таких мероприятиях что-то заимствуем мы, но чему-то учатся и у нас, поэтому они, безусловно, полезны».

Полина БЫКОВСКАЯ
Фото автора

ВСТРЕЧА**Споры решит арбитраж**

24-25 октября 2012 года учреждение здравоохранения «Добрушская районная центральная больница» посетила Председатель Республиканского трудового арбитража Олег Кравцов и трудовой арбитр по Гомельской области Наталья Соколова. Основной целью визита было оказание правовой, консультативной и методической помощи по кадровым вопросам, вопросам составления коллективного договора и по работе с обращениями граждан.

24 октября работники арбитража ознакомились с работой поликлиники, стационара и Кормянской амбулатории общей практики, а 25 октября в конференц-зале состоялась встреча с коллективом больницы, где работники учреждения более подробно узнали о деятельности трудового арбитража и его функциях. Трудовой арбитр Наталья Соколова ответила на вопросы по предоставлению трудового и социального отпусков.

Подготовила Полина БЫКОВСКАЯ

**МЕРАПРИЕМСТВЫ****У сям'ю, дзе лаг ды згода, шчасце ведае гарогу**

(Заканчэнне. Пачатак — на 1 с.)

Членам журы, сапраўды, прыйшлося нялёгка ў адборы сямей для ўдзелу ў абласным конкурсе. Мерапрыемства прайшло ў два туры, у якіх сем'і-ўдзельніцы прадставілі свае візітныя карткі. Напрыклад, сям'я Грачовых з Буда-Кашалёўскага раёна асацыявала сваю сям'ю з вясёлкай, дзе кожны колер абазначаў пэўныя сямейныя традыцыі, захапленні і ўяўленні.

Вельмі кранальнай і пяшчотнай стала візітка сям'і Чушавых з Веткаўскага раёна. Хлопчык і дзяўчынка ў вобразе анёлаў на імправізіраваным воблачку

абмяркоўвалі, якую маму ім лепей выбраць. У выніку яны вырашылі стаць дзецьмі адной мамы — самай добрай, прыгожай і ласкавай.

Сям'я Карнавушанка прадставіла ўвазе прысутных прэзентацыю свайго генеалагічнага дрэва. Гаспадыня выпекла для такога выпадку каравай духмянага хлеба — сімвала сямейнага дабрабыту і ўручыла яго членам журы. Карнавушанкі прыехалі на адборачны тур не адны, а разам з групай падтрымкі, удзельнікі якой весела і з задорам адзначылі выступленне сям'і ўзнятымі паветранымі шарыкамі і гучнымі

крыкамі «Ура!» і «Брава!»

Цікавую прэзентацыю прадставіла ўвазе глядачоў сям'я Мазуравых — пераможца раённага конкурсу «Лепшая малая сям'я Добрушчыны». Яркія касцюмы, вершаванае выступленне бацькоў і дзяцей пакінулі ў глядачоў самыя станоўчыя эмоцыі і добры настрой.

Фіналістамі першай часткі адборачнага тура сталі сям'і Карнавушанка і Крупа. Сям'і Козел з Мазырскага раёна, Асмалоўскіх са Светлагорскага раёна і Зяленіных з Савецкага раёна горада Гомеля былі вылучаны членамі журы для ўдзелу ў абласным конкурсе.

Свае музычныя кампазіцыі гледачам мерапрыемства падарылі вучаніцы гарадскіх школ А. Старадубцава, В. Пыраева, Ю. Шкаруба, Д. Шустава. У арганізацыі і правядзенні адборачнага тура штогадовага абласнога конкурсу прынялі ўдзел аддзел па справах моладзі, аддзел адукацыі і аддзел культуры райвыканкама. Асобную падзяку арганізатары мерапрыемства выказалі кіраўніцтву і навучэнцам Добрушскага дзяржаўнага прафесіянальнага політэхнічнага ліцэя за дапамогу ў яго арганізацыі і правядзенні.

Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ДЕМОГРАФИЯ

Дефицит невест в Беларуси отмечается в возрастной группе до 33 лет, в старших возрастах — дефицит женихов

Дефицит невест — в возрастной группе до 33 лет

По данным демографической статистики, на начало текущего года численность мужчин в Беларуси составила 4 млн 398,3 тыс. человек, или 46,5% от общей численности населения. Три четверти мужчин — горожане.

В Беларуси на 1000 мужчин приходится 1152 женщины. Несмотря на то, что в целом по республике численность женщин превышает численность мужчин, в возрастной группе до 33 лет наблюдается дефицит невест. Но чем старше становятся мужчины, тем больше вокруг них ровесниц. А наибольшая гендерная диспропорция наблюдается в пожилых возрастах: к 65 годам мужчин становится в полтора раза меньше, чем женщин, а к 73 годам — более чем в два раза.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, за последнее десятилетие доля мужчин, оценивающих состояние своего здоровья как хорошее, возросла с 32,4% на начало 2002 года до 36,5% на начало 2012 года.

3 ноября — Всемирный день мужчин (он отмечается в первую субботу ноября начиная с 2000 года).

По материалам БелТА

СВЯТЛО СЯМ'І

Шчасце жыве
разам з намі

Галоўны сімвал дзясятай гадавіны сямейнага жыцця – ружа. Гэта кветка з'яўляецца знакам вялікага пачуцця. Менавіта з намерам выказаць свае самыя цёплыя адносіны і пяшчотнае каханне раніцай 15 чэрвеня Алег падарыў Вользе букет самых прыгожых, напоўненых водарам шчырасці і даверу, пунсовых руж.

Алегу і Вользе Дзеблікам не верыцца, што ўжо дзесяць год прайшло з таго спякотнага чэрвеньскага дня, як яны абмяняліся залатымі пярсцёнкамі і паабяцалі адзін аднаму быць побач у горы і радасці.

Зараз маладая сям'я мае свой дом і асабістую гаспадарку, яблыневы сад, пасаджаны клепатлівымі рукамі руплівых гаспадароў.

– Яшчэ толькі год, як мы абжываемся на новым месцы, – расказвае маладая гаспадыня. – Наперадзе – кветнікі, будаўніцтва дзіцячай пляцоўкі і зоны адпачынку для ўсёй сям'і. Мы з мужам так радаваліся, калі з'явілася магчымасць жыць асобна і планавалі сваё жыллё па асабістым гусце.

Калі Алег і Вольга ажаніліся, ім выдзелілі пакойчык у інтэрнаце ад прадпрыемства па месцы жыхарства ў аграгарадку Кругавец-Калініна. Там жа ў маладых і дзеці нарадзіліся. Валерыя з'явілася на свет у 2004 годзе, а праз два гады ў яе нарадзіўся брацік Аляксандр.

Кожны ў сям'і Дзеблікаў мае свае абавязкі і захапленні. Тата Алег працуе вадзіцелем у мясцовай амбулаторыі. У вольны час займаецца спортам, з'яўляецца прызёрам шматлікіх спаборніцтваў, неаднойчы адстойваў гонар каманды медыкаў у турыстычных злётах. Наведвае секцыі па валеболе, гуляе ў дартс, тэніс.


– Ніводнага сур'ёзнага рашэння без мужа не прымаю, – расказвае Вольга. – Ды і што тут казаць – у хаце сапраўдны гаспадар, як і павінна быць у любой сям'і.

Сама гаспадыня працуе настаўніцай пачатковых класаў у школе. Па размеранай інтэлектуальнай гаворцы адразу адчуваецца любоў Вольгі да дзяцей і прафесіі.

– Нядаўна паступіла ў Мазырскі педінстытут, – падзялілася яна. – Вырасла, што вышэйшая адукацыя ўсё-такі патрэбна не толькі для самаўдасканалення, але і для таго, каб крочыць у нагу з часам. Методыкі выкладання ў школе патрабуюць ад сучаснага настаўніка не толькі самааддачы. Каб патрабаваць ад дзіцяці выніку, спачатку яго трэба навучыць па максімуме таму, што ведаеш сама. Прычым рабіць гэта трэба грамадна.

Вольга расказала, што захапляецца вырабам лялек-ахоўнікаў. Гэты цікавы занятак маладая жанчына асвоіла не так даўно. Спачатку пазнаёмілася з тэхнікай вырабу на адной з выстаў, потым пацікавілася падрабязнасцямі ў інтэрнэце, а пазней вырашыла сама заняцца. Зараз калекцыя Вольгі налічвае некалькі розных лялек. Пра некаторых з іх Вольга расказала:

– Вось, напрыклад, лялька Жаданніца раней была ў кожнай дзяўчынке. Выраблялі яе з



добрымі думкамі і добрым настроем. Трэба было загадаць самае запаветнае жаданне і завязаць ляльцы ў падарунак прыгожую стужачку. Ляльку хавалі ў зацішнае месца, і жаданні выконваліся. Традыцыйную шытую ляльку Благадаць выраблялі для таго, каб потым прыпаднесці яе ў падарунак родным і сябрам з пажаданнямі добрага настрою. Такую ляльку выраблялі з паднятымі ўгару рукамі – каб ніколі, нават у самыя цяжкія хвіліны жыцця, рукі не апускаліся.

Дачка Валерыя вучыцца ў трэцім класе. Любую вольную хвілінку стараецца выкарыстаць разумна. Вучыцца добра, таму што прыкладае намаганні. Захапляецца бісеропляценнем. Прыгожыя дрэўцы розных памераў упрыгожваюць пакойчык дзяўчынке.

– Вельмі самастойная і сур'ёзная яна ў нас, – расказвае аб дачушцы мама. – За давераныя даручэнні заўсёды нясе адказнасць. Добра вучыцца, прымае ўдзел у прадметных алімпіядах па інфарматыцы і рускай мове. У вольны час займаецца маляваннем, чытае мастацкую літаратуру. Любіць малодшага браціка, пры неабходнасці можа заступіцца за яго, бо вельмі ён мяккі і добры па характары.

Саша сёлета стаў першакласнікам. Вучыцца яму падабаецца. Цяпер ён не зайздросціць Валерыі, як раней, а сам важна бярэ рукзак з падручнікамі і шыткамі і адпраўляецца кожны дзень у падарожжа па краіне ведаў.

Разам з дамашнімі справамі і прафесіянальнымі абавязкамі бацькі стараюцца правільна арганізаваць дзень дзяцей. Вольга і Алег хваляюцца за іх здароўе і самаадчуванне, узаемаадносіны ў калектыве равеснікаў і поспехі ў школе. Таму ў сям'і Дзеблікаў ёсць час і для вучобы, і для сумеснай сямейнай працы, і для вясёлага адпачынку.

Пашанцавала Алегу і Вользе з бацькамі. Алена Старавойтава, маці Вольгі, Ніна і Леанід Дзеблікі, бацькі Алега, – дарачыкі і самыя блізкія людзі на зямлі, якія ў любую хвіліну акажуць падтрымку і дапамогу, ніколі не асудзяць за памылкі і парадуюцца поспехам і шчасцю сваіх дзяцей і ўнукаў.

Прыйсці да бабулі на бліны – гэта святое для Валерыі і Аляксандра. Яны ўпэўнены, што такіх смачных бліноў пячы не ўмее ніхто. А калі частавацца можна па чарзе аж удзвюх бабуль, то такія паходы для ўнукаў становяцца сапраўднымі святамі.

Успамін аб букеце пунсовых руж на дзясятую гадавіну вяселля целліцца ў сэрцы маладой жанчыны і ў халодных восеньскіх дні. У тых кветках затаіліся каханне, цёплыня сэрцаў і згода паміж супругамі. Аб шчасці Вольга сказала вельмі проста:

– Яно жыве разам з намі тады, калі ўсе здаровыя і шчаслівыя, калі ў доме – цёплыня і ўтульнасць, калі кожны новы дзень напоўнены ціхай сямейнай радасцю.

Таццяна ПРЭЖЫНА

АКТУАЛЬНА

А вы абмянялі
пасведчанне?

Згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №407 ад 4 жніўня 2009 года “Аб некаторых пытаннях абмену дакументаў, якія пацвярджаюць права на льготы” з 1 студзеня па 31 снежня 2012 года ў краіне праводзіцца абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС і пацярпелых ад катастрофы на пасведчанні пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварыяў.

Па словах ваеннага камісара раёна падпалкоўніка С. Гуцава, ваенны камісарыят аказвае дапамогу грамадзянам у абмене “чарнобыльскіх пасведчанняў”, выданыя ваеннымі камісарыятам.

Як паведаміў ваенны камісар, пасведчанні старога ўзору з 1 студзеня 2013 года будуць прызнаны несапраўднымі. Таму ваеннаабавязаныя, якія прызываліся на спецыяльныя ваенныя зборы і прыцягваліся да выканання работ, звязаных з ліквідацыяй наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, а таксама асобы, пасведчанні якіх былі перарэгістраваны Гомельскім абласным ваенным камісарыятам, з заявай аб абмене могуць звяртацца ў ваенны камісарыят як асабіста, так і праз свайго законнага прадстаўніка ці накіроўваць заявы паштовым адпраўленнем.

Для абмену пасведчанняў да заявы грамадзяніну неабходна прыкласці арыгінал (дублікат) пасведчання і два каляровыя фотаздымкі памерам 30x40 мм. А для грамадзян, у дачыненні да якіх устаноўлена прычынная сувязь калектыва ці хваробы, звязаных з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, іншымі радыяцыйнымі аварыямі, акрамя таго – копію пасведчання інваліда, у якім указана прычына інваліднасці.

У заяве неабходна ўказаць найменне і (ці) адрас арганізацыі, або пасаду асобы, якой накіроўваецца заява, прозвішча, імя, імя па бацьку або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) і (ці) месца работы (вучобы), сутнасць заявы, асабісты подпіс грамадзяніна.

Па ўсіх пытаннях С. Гуцаў параіў звяртацца ў Добрушскі раённы ваенны камісарыят, кабінет №17 ці тэлефанаваць на нумар 3-10-62 у рабочыя дні з 8 да 17 гадзін.

Падрыхтаваў
Леанід ДУБОЎСКІ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

На мінулым тыдні ў нашым раёне адбылася значная падзея ў жыцці прафсаюзнай арганізацыі аддзела адукацыі, у прыватнасці, для старшын пярвічных прафсаюзных арганізацый і інспектараў па ахове працы.

Пытанне, якое разгледзелі ўдзельнікі семінара, тычылася выканання дзеючага заканадаўства па ахове працы ва ўстановах адукацыі раёна. У яго рабоце прымалі ўдзел галоўны тэхнічны інспектар цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Марына Лясун, галоўны тэхнічны інспектар абласнога камітэта прафсаюза работнікаў адукацыі і

навукі Уладзімір Чарвяк, начальнік аддзела адукацыі райвыканкама Ірына Шкаруба, старшыня раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў адукацыі Тамара Лабанава, інжынер па ахове працы аддзела адукацыі Антаніна Лузгіна, 85 прадстаўнікоў навучальных устаноў і прафсаюзаў.

Па словах Тамары Лабанавай, райкам прафсаюза надае вялікую ўвагу пытанням грамадскага кантролю па ахове працы і бачыць прыярытэт у прафілактыцы маг-

чымага вытворчага і дзіцячага траўматызму. Яно і зразумела – лепш папярэдзіць няшчасце. Для гэтага кожны год праводзіцца семінары з удзелам спецыялістаў галіновага прафсаюза.

Акрамя гэтага, грамадскія інспектары адзін раз за тры гады праходзяць навучанне ў сценах вучэбна-метадычнага цэнтра Гомельскага аб'яднання прафсаюзаў. Правядзенне дзён аховы працы, рэгулярных медыцынскіх аглядаў

і інструктажоў на працоўных месцах, кантроль за выдачай спецоваткі і сродкаў індывідуальнай абароны прыносяць свой плён. Тамара Мікалаеўна пераканана, што на здароўі дзяцей і дарослых эканоміць нельга. У гэтым пытанні раённая прафсаюзная арганізацыя работнікаў адукацыі і навукі знаходзіць падтрымку, дапамогу і разуменне з боку начальніка аддзела адукацыі Ірыны Шкаруба.

– Такое стаўленне да аховы працы, – гаворыць Тамара Лабанава, – прыносіць станоўчыя вынікі. У абласным этапе агульнарэспубліканскага агляду-конкурсу на лепшую арганізацыю грамадскага кантролю за выкананнем заканадаўства па ахове працы, грамадская камісія (старшыня Людміла Барсук) Уцеўскай СШ у 2011 годзе прызнана пераможцай.

Леанід Дубоўскі

Семінар для прафсаюзных кіраўнікоў

Пока не закончилась война...

История войн – это не только история битв, дипломатии, побед, поражений, приказов командования и подвигов, это еще и история военнопленных. Их судьбы в годы Второй мировой войны составляют одну из самых трагичных страниц нашего прошлого. Люди попадали в плен на своей земле, защищая эту землю, а военнопленные гитлеровской коалиции оказывались в плену на чужой земле, на которую они пришли как захватчики.

По разным оценкам число советских солдат в германском плену в 1941-1945 годах составляло от 4 559 000 до 5 735 000 человек. Цифры действительно огромные, но объективных причин такого массового пленения людей немало ([сайт http://www.otvoyna.ru](http://www.otvoyna.ru)).

С началом войны стало ясно, что истребление не только пленных, но и мирного населения принимает все более ужасающие масштабы. Пытаясь исправить положение, 27 июня 1941 года нарком иностранных дел Вячеслав Молотов телеграфирует председателю Международного Комитета Красного Креста о готовности Советского Союза осуществить обмен списками военнопленных и возможности пересмотра отношения к Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны». Нельзя забывать, что именно отказом СССР присоединиться к Женевской конвенции мотивировал Гитлер свои призывы не применять в отношении советских военнопленных нормы международного права. За месяц до вторжения в Советский Союз Верховное командование вермахта подготовило инструкции об обращении с захваченными в плен представителями политической власти, находящимися в РККА. Одно из предложений сводилось к необходимости уничтожения политкомиссаров еще во фронтовых лагерях.

17 июля 1941 года Вячеслав Молотов специальной нотой через посольство и Красный Крест Швеции довел до сведения Германии и ее союзников согласие СССР выполнять требования Гаагской конвенции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны». В документе подчеркивалось, что советское правительство будет соблюдать требования конвенции в отношении фашистской Германии «лишь постольку, поскольку эта конвенция будет соблюдаться самой Германией». Тем же днем датирован приказ гестапо, предусматривавший уничтожение «всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма».

К сожалению, большинство положений Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными» оставались лишь на бумаге. Немецкий плен – одно из самых мрачных явлений Второй мировой войны. Уж очень тяжелой была картина фашистского плена, всю войну зверства не прекращались. Все знают, что делали во время Второй мировой войны «культурные» немцы и японцы, проводя эксперименты на людях, издеваясь над ними в лагерях смерти...

Отношение к пленным на Руси издавна было гуманным. Милосердие к побежденным требовало «Соборное уложение» Московской Руси (1649 год): «Неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать. С пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства. Не меньше оружия поражать врага человеколюбием. Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружных поражать». И так поступали веками.

После 1945 года у нас в плену оказалось 4 миллиона немцев, японцев, венгров, австрийцев, румын, итальянцев, финнов. Каким было отношение к ним? Их жалели.

Из пленных немцев у нас выжили две трети, из наших в немецких лагерях – треть!

В Германии и СССР времен Второй мировой близким пропавшего без вести отказывали в поддержке (не платили пособия, пенсии). Сдавшийся в плен человек воспринимался как враг, это не только была позиция власти, но и отношение общества. Враждебность, отсутствие сочувствия и социальной поддержки – со всем этим бывшие пленные сталкивались повседневно.

Объективно, плен – это всегда поражение, подчинение воле противника. Но вместе с тем, – это и право безоружного. Находясь в плену, воин должен рассчитывать на защиту своих прав со стороны государства, пославшего его на фронт. Государство обязано придерживаться одного из древних международных принципов – возвращение военнопленного на Родину и восстановление его во всех правах гражданина. Кроме этого, со стороны государства, захватившего военнопленного в плен, должны соблюдаться нормы международного права.

В Интернете открывается все больше и больше сайтов, на которых можно узнать судьбу погибшего или пропавшего без вести близкого человека или родственника в годы Великой Отечественной войны. Один из таких сайтов «Боевые действия Красной Армии в ВОВ» ([по поиску bdsa.ru](http://bdsa.ru)) разместил базу данных о погибших в годы Второй мировой войны уроженцах Беларуси и местах их захоронения. Выборочная проверка фамилий погибших показала, что сведениями о некоторых земляках близкие родственники не обладали или совсем не знали об их судьбе.

Сотрудники районного краеведческого музея произвели выборку из вышеуказанной базы данных погибших военнопленных – уроженцев нашего района, фамилии, место рождения и захоронения которых мы будем публиковать в нескольких номерах нашей газеты. За более подробной информацией можно обратиться в районный краеведческий музей по телефону **3-28-37**.

Полина БЫКОВСКАЯ
(Продолжение следует)

255	Аланпиев	Иван	Степан	01.01.1918	Васильевка, Гомельская обл.	14.08.1942	378747	белорус	Forellkrug
308	Алексеенко	Михаил	Григорий	15.09.1922	Тереховка	08.10.1943	333295	белорус	Lamsdorf
1061	Барушков	Иван	Сергей	16.12.1910	Борщовка, Гомельская обл.	20.07.1943	326997	белорус	Zeithain (Friedhof III)
1178	Бейзаров	Михаил	Ермолай	08.11.1909	Старый Крупец, Гомельская обл.	25.09.1942	499833	белорус	Skrobaw
1394	Березовский	Ананий	Василий	01.01.1918	р-н Тереховка, Гомельская обл.		579659	белорус	*
1455	Бирило	Дмитрий	Михаил	26.09.1894	Завидовка	15.03.1944	218806	белорус	Kaisersteinbruch
1540	Бобко	Николай	Степан	22.09.1917	Дубровка	06.11.1942	209198	белорус	Zeithain (Friedhof II)
2306	Бурбо	Владислав		09.05.1904	Гомель, Кормянский, Перерост		413276		*
2345	Буров	Федор	Миней	10.05.1907	Корма, Гомельская обл.		624766		*
2458	Быховцов	Гавриил		21.01.1905	Хорошевка		542906	белорус	*
2496	Вавнов	Кирилл	Васильевич	01.01.1918	Перерост		470476	белорус	*
2660	Васильченко	Артем	Родион	01.01.1896	Иваки, Гомельская обл., Белоруссия		587292		*
3510	Герасенков	Григорий	Дмитрий	01.01.1897	Добрый, Гомельская обл.	01.02.1942	600922		Luckenwalde
4045	Горчаков	Иван	Филарет	29.08.1910	Корма, Гомельская обл.	31.10.1941	495961		Auschwitz
4054	Горшунов	Петр	Карп	24.12.1911	Добруш	03.09.1942	314934	белорус	Grossbeeren
4278	Грищенко	Иван	Павел	03.10.1912	Васильевка		431357	белорус	*
4544	Гуцев	Яков	Михаил	07.01.1913	Жгунь, Гомельская обл.	15.02.1943	618400		Görlitz
4545	Гуцев	Павел		06.11.1915	Жгунь, Гомельская обл.	02.03.1944	618719		Falkenau
4546	Гуцев	Иван	Степан	25.01.1922	Крупец, Гомельская обл.	29.07.1944	619477		Magdeburg
4845	Демьяненко	Григорий	Василий	29.01.1901	Гордуны, Гомельская обл.	04.10.1942	335115	белорус	unbekannt
4894	Дергачев	Иван	Андрей	15.08.1910	Васильевка	08.11.1941	253206	белорус	Zeithain (Friedhof I)
4901	Деревяшкин	Иван	Сергей	01.01.1909	Дубровка	16.11.1941	208283	белорус	Hammerstein (neuer Friedhof)
4919	Дерушинский	Петр	Константин	01.01.1910	Добруш	22.12.1941	331238	белорус	Forellkrug
5006	Добринян	Федор	Иван	25.04.1921	Дубровка	05.12.1941	359921	белорус	Dellstedt
5212	Дробышев	Петр	Степан	13.01.1899	Дубровка, Гомельская обл.	02.02.1942	565991	белорус	Landsberg
5213	Дробышев	Петр	Степан	13.01.1899	Дубровка, Гомельская обл., Белоруссия		593567		*
5214	Дробышев	Игнат	Петр	25.12.1910	Дубровка, р-н Тереховка, Гомельская обл.	27.06.1944	592471		Zeithain (Friedhof III)
5215	Дробышев	Владимир	Максим	12.03.1923	Дубровка	16.11.1941	567746	белорус	Zeithain (Friedhof I)
5221	Дробышевский	Михаил	Никанор	15.01.1921	Дубровка, Гомельская обл.	13.06.1942	357499	белорус	Kowno-Kauen
5290	Дубенко	Петр	неизвестно	21.05.1918	Логуны		470165	белорус	*
5348	Дубовцов	Кирилл	Петр	09.01.1920	Васильевка	01.07.1942	209950	белорус	Johannis-Bannberg
5425	Дунаев	Семен		17.04.1906	Нарядово, р-н Добруш, Гомельская обл.	06.05.1943	604701		Tschetschersk, Krs. Gomei (Kriegerfriedhof)
5535	Евсеев	Александр	Юрий	01.01.1916	Борщовка	19.11.1941	317657	белорус	Neuhammer
5718	Ермоленко	Лука	Василий	08.02.1900	Перерост, р-н Добруш, Гомельская обл.	30.10.1941	567391	белорус	Mühlberg/Neuburxdorf
5915	Жеребков	Иван	Антон	01.01.1902	Гомельская, Тереховский, Кр.Буда		436039	белорус	*
6088	Журавлев	Александр	Леон	22.11.1902	Добруш, Гомельская обл., Белоруссия		605815		*
6237	Зайцев	Иван	Сергей	05.01.1910	Круговец, Гомельская обл.	05.11.1941	495306	белорус	Thorn-Sued (Russenfriedhof)
6588	Зосимов	Павел	Яков	08.01.1915	Борщовка, Гомельская обл.	19.09.1942	330947	белорус	Thorn
7235	Калинин	Тихон	Степан	01.01.1902	Корма	03.10.1942	192584	белорус	Oberleutensdorf
7236	Калинин	Иван	Алексей	01.01.1908	Корма	10.06.1942	263188	белорус	unklar
7581	Каршов	Остап	Яков	15.07.1916	Тереховка	19.09.1942	192644	белорус	Heidkaten
7625	Каукович	Степан	неизвестно	17.08.1906	Ленино		470040	белорус	*
8482	Козырев	Иван	Клим	01.01.1919	Ленино, р-н Тереховка, Гомельская обл.		612892		*
8529	Колесников	Андрей	Федор	16.10.1916	Добруш	30.11.1941	238576	белорус	unbekannt
8671	Кондратенко	Михаил	Антон	01.01.1896	Тереховка, Гомельская обл.	15.01.1942	562843	белорус	Zeithain (Friedhof II)
8705	Коновалов	Павел	Павел	12.07.1906		05.07.1942	334979	белорус	Skrobaw
8706	Коновалов	Павел		12.07.1906	Логуны, Гомельская обл.	05.07.1942	602890		Skrobaw
8770	Концевой	Николай	Сергей	01.01.1910	Красная Буда	12.03.1942	102131	белорус	unklar
8993	Короченко	Яков	Арсений	21.10.1918	Васильевка, р-н Тереховка, Гомельская обл.		595412		*
9017	Корчевский	Даниил	Николай	01.01.1892	Дубовый Лог, Гомельская обл., Белоруссия	27.10.1942	595603		Görlitz
9123	Костюченко	Артем	Гавриил	01.01.1906	Добруш, Полесская обл.	03.10.1942	384134	белорус	Molodetschno

НАШЫ ІНТЭРВ'Ю

Пра стрэс і яго шкоду для здароўя сказана і напісана шмат. Але гэта тэма па-ранейшаму застаецца актуальнай. А таму давайце разам з урачом-псіхіятрам Захарам Малінавым паспрабуем разабрацца, як змагацца з гэтым станам, і ці так ужо небяспечны стрэс для арганізма, як прынята лічыць.

– **Наколькі стрэс шкодны для чалавека?**

– Важна разумець, што стрэс – рэакцыя арганізма на ўздзеянне (фізічнае ці псіхалагічнае), якое парушае яго нармальны стан. Кожны дзень мы сутыкаемся з сітуацыямі, якія ўключаюць ахоўныя сілы арганізма на розных узроўнях: клетачным, гарманальным і псіхалагічным.

Ад стрэсу нікуды не схавацца. У кожнага з нас хапае праблем. А таму выхад адзін – навучыцца спраўляцца з наступствамі нервовага напружання. Нельга забываць, што частыя стрэсы пагражаюць бяссонніцай, раздражняльнасцю, іншымі непрыемнасцямі.

Неабходна навучыцца мабілізаваць свае сілы ў выпадку экстрэмальнай сітуацыі. Маленькія стрэсы загартоўваюць псіхалагічную вытрымку. Чалавек становіцца псіхаэмацыяльна больш устойлівым. І тым не менш, не варта браць на сябе шмат абавязальстваў. Усё мае свае межы, у кожнага з нас свая планка цяжарнасці.

– **А што рабіць, калі стрэс ужо дагнаў цябе, як дапамагчы сабе?**

– Прыслухайцеся да свайго самаадчування. Біялагічная сістэма здольная да

Восеньскі стрэс: як уратавацца

самааднаўлення, ваша задача – толькі дапамагчы ці хаця б не пагоршыць сітуацыю. Вельмі добры спосаб пазбавіцца ад адмоўнай інфармацыі – пагутарыць з бліжэйшым чалавекам. Як толькі вы раскажаце пра свае праблемы, яны пададуцца не такімі ўжо і страшнымі. Але і тут майце разумныя межы. Нэндзы і нагаворшчыкі адштурхоўваюць ад сябе людзей, сустрэчы з імі стараюцца пазбягаць.

– **Чуў, што пры стрэсе карысна есці што-небудзь смачнае, у тым ліку і гародніну. Гэта праўда?**

– У час стрэсу адбываецца актывізацыя ахоўных сіл арганізма, утварэнне і распад рэчываў, якія садзейнічаюць адаптацыі. Трэба дапамагчы арганізму папоўніць гэтыя рэчывы. Прымайце комплексныя вітаміны, ужывайце шакалад, памідоры, зялёны чай, арэхі, малако, макароны, цэльназярністы рыс. Можаце проста з'есці што-небудзь з любімых страў.

Добра дапагае душ. Штодзённа прымайце прахалодны душ і ўяўляйце, як вы змываеце з сябе ўсё негатыву, на-

запашаны за дзень. Паколькі вада мае якасць убраць у сябе інфармацыю, уся негатывная інфармацыя сыйдзе разам з вадой. А яшчэ вельмі важна ўмець адпачываць. Лепшы адпачынак – змена дзейнасці. Няхай гэта будзе плаванне, гульнявыя віды спорту, хадзьба, работа на прысядзібным участку. Галоўнае, каб выбраны вамі від дзейнасці прыносіў задавальненне.

– **А што рабіць, калі цябе незаслужана пакрыўдзілі на рабоце? Здаецца, што свет проста абрынуўся ў бездань. Ці можна неяк узяць сябе ў рукі?**

– Акцэнтуйце ўвагу на сабе, сваім унутраным стане. Падыхайце жыватом, заправольваючы дыханне. Арганізм адразу ж пачне падладжвацца пад рытм дыхання. Вы заўважыце, як сэрца перастане калаціцца. З наступленнем фізічнага спакою стануць яснымі і думкі. Перш чым абуралася дзеяннем калег і начальнікаў, падумайце пра свае ўчынкi, магчыма, вы самі далі падставу.

“Вага” праблемы ад таго, што мы



будзем трымаць яе ў галаве, не зменшыцца. Вырашыце яе дапамога толькі дзеянне. Або мы вырашаем яе, або адкладаем убок. Не варта насіць у душы паралізуючыя каменні.

Станоўчую энергію здольныя накіраваць іконы, асабліва асвечаныя ў царкве. Глядзіце на іх і маліцеся, дзякуйце Богу за ўсё добрае, і вы адчуеце палёгку на душы.

Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ДЕКАДНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Хозяин спит, беда не дремлет

В рамках декадника пожарной безопасности вместе с сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям противопожарное состояние домов неблагополучных категорий граждан, которым и без того в районе уделяется особое внимание, проверял и наш корреспондент.

Мусорный ветер, дым из трубы...

Черный дым из печной трубы, желтые языки пламени, словно рвущиеся наружу из-за приоткрытой дверцы топки, в печке на сковородке греется незатейливый обед. Все было бы даже романтично, не окажись жилец дома № 53 по улице Интернациональной в Добруше спящим прямо в ботинках под кучей грязного тряпья. 47-летнего мужчину в нетрезвом состоянии, только что выкурившего очередную сигарету и бросившего окурок возле кровати, старшему инспектору государственного пожарного надзора Владимиру Митрофанову все же пришлось разбудить, чтобы объяснить ему недопустимость такого поведения и образа жизни.

– Печь нужно протопить, и только потом ложиться спать,

– предупредил спасатель, – и дверцу топки надо закрывать, чтобы горящие угли не попали на деревянный пол. И вообще ваше жильё находится в пожароопасном состоянии!

– Понятно, – сонно кивнул головой мужчина, подписывая предупреждение об устранении нарушений правил пожарной безопасности.

По его словам, это дом матери. Старушке ночью стало плохо, пришлось скорую вызывать, везти ее в больницу. Теперь вот прилег отдохнуть. А что касается вопросов пожарной безопасности, то, по его мнению, все не так уж и плохо. Печка новая, и это правда: она хоть не побелена, зато трещин пока нет. Но это – единственный просвет в этом убогом, запущенном помещении, доведенном не обремененным работой, семьей и бытом детиной «до ручки».



«Спальня» в доме №4 по улице Володарского

Провода на скрутках и дверной звонок вместо извещателя

Домов, превращенных хозяевами или жильцами в помойку, в городе предостаточно. Только на своем участке инспектор районного отдела внутренних дел Евгений Игнатенко сразу назвал несколько точных адресов и фамилий. Улица Коминтерна, 2, например. Молодой мужчина с сигаретой во рту и молотком в руках, как позже выяснилось, племянник хозяина, ремонтирует вышедшее из строя кресло. Пока дядя в тюрьме, он не просто так живет в пустующем доме, а пытается хоть как-то спасти его от разрушения. В прихожей светильник повесил, дверной звонок починил. Ничего, что потолок может рухнуть на голову и печь не выдерживает никакой критики – он ее топил аккуратно, помещение чуть-чуть прогревает, сжигая бумагу. Нарушений пожарной безопасности в доме – полный набор: проводка старая, вся на скрутках, пожарного извещателя нет ни одного. На это и указал родственнику хозяина представитель государственного пожарного надзора, вручая под личную подпись соответствующее предупреждение.

«Человек в футляре»

Как случилось, что он оказался на самом «дне», 47-летний житель дома №15 по улице Войкова и сам не понимает. У него нет белорусского гражданства, нет

документов, и поэтому его не берут на работу. Вот уже 14 лет живет на «птичьих правах» в доме своей сестры и довел домовладение до такого состояния, что человеческим жильем этого грязное логово назвать трудно. Противопожарный режим нарушен буквально во всем – начиная от запрещенной к эксплуатации печи до привычки жильца и многочисленных гостей курить пьяными в помещении да еще лежа на куче лохмотьев, которые служат постельным бельем. Доски пола, остатки обоев на стенах, следы давнишней побелки – все черное, закопченное и напоминает пепелище. Только человеку, чьи дни и ночи проходят в пьяном угаре, до этого нет никакого дела. Накрывшись с головой тем, что подвернулось под руку, он подобно чеховскому человеку в футляре прячется от проблем и всего окружающего мира.

«Живу с сыном-алкоголиком!»

Таими словами встретила людей в форме хозяйка дома по улице Куйбышева. Она пожаловалась на то, что «сынуля» во время очередного приступа ярости разбил двери, повредил мебель, а когда ее не было дома, начал выносить на продажу вещи. Был в ЛТП, но это не помогло...

Владимир Митрофанов внимательно выслушал женщину и пообещал, что об этом факте сообщит в милицию, чтобы

приняли меры. А вот проводку из-под бумажных обоев убрать – это уже обязанность собственницы дома. Она и не спорила, расспросила подробно, что и как сделать, пообещала, что все будет исправлено.

Сына дома не оказалось. По словам несчастной матери, он ушел известно куда – в притон для окрестных алкашей – и назвала адрес «злополучного» домовладения.

«Евродом»

и горе-жильцы в нем

Чтобы войти во двор дома №4 по улице Володарского, калитку открывать больше не нужно: она так часто «кланялась» всем входящим, что теперь и вовсе лежит на земле, словно мостик между настоящим и ощущением того, будто вы перенеслись во времени на две цивилизации назад. В окнах этого «евродома» нет ни одного целого стекла, вместо них использованы пластмассовые тапки, тряпки, пленка. От замусоленной входной двери, которую, вероятнее всего, обитатели дома открывают ногами, в жилую комнату ведет дорожка из спичек и окурков. На грязном кухонном столе ими наполнены миски и кружки. В сигаретном дыме, как в тумане, виднеются фигуры людей. «Теплую компанию» двух пьяных мужчин разбавила «мадам», как выяснилось, неместная, живет в деревне, а в Добрушу приехала «по делам». Утомленный «беседой» хозяин домовладения оставил гостей без внимания, крепко уснув за печкой. Взглянув на нее, инспектор пожарного надзора предупредил: возгорание здесь – всего лишь вопрос времени...

Разбудить хозяина нам не удалось, и все слова о том, что неисправную печь топить опасно, повисли в немой тишине.

– Такие рейды, безусловно, нужны, – говорит Владимир Митрофанов. – Проблема только в том, что люди, злоупотребляющие спиртным, не реагируют на наши замечания. Вся профилактическая работа с ними – это глас вопиющего в пустыне. А такие граждане были и остаются потенциальными жертвами пожаров.

Людмила НАЗАРОВА



Свалка возле печи в доме №15 по улице Войкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ



с 18-летием
Ивана Ивановича
АЗАРЧИКА
18 чудесных и радостных лет —
Это жизни прекрасной начало!
Впереди у тебя столько ярких
Побед,
Смелых планов, открытый
Немало!
Пусть удача всегда будет
Рядом с тобой
И в реальность мечта
Воплотится,
Ведь недаром судьбой под счастливой звездой
Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя будет много друзей
И поддержка родных помогает!
С днем рождения, с самым красивым из дней
Мир огромный тебя поздравляет!
Мама и брат

с 16-летием
Дарью
КСЕНОФОНТОВУ
Тебе исполнилось шестнадцать,
Ты стала краше и взрослей.
И, если толком разобраться,
То это — первый юбилей.
Пусть будет он, как солнце, ярким
И светлым, словно первый снег.
Пусть будет каждый миг — подарком,
А жизнь — как в самом сладком сне!
Родители, бабушка, дедушка

с юбилеем дорогую сестру
Татьяну Александровну
ШЕЛДУКОВУ
Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём уютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Вера и ее семья

с днем рождения
Тамару Федотовну
МОСКАЛЕНКО
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Муж, дети, внуки

с 55-летием дорогого мужа, отца
и дедушку
Геннадия Павловича
ОШУРКОВА
Ты из тех, кто целей достигая,
Вновь стремишься к новым рубежам!
Веры в свои силы не теряя,
Ты всего добиться можешь сам!
Станет пусть простым, что было сложным,
Близкими — далекие мечты,
Даже невозможное — возможным!
Лучшего заслуживаешь ты!
Жена, сын, невестка, дочь, зять, внук

с днем рождения дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Николая Ивановича
АМЕЛЬЧЕНКО
Любимому, родному, дорогому
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, папа милый, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, хотя бы до ста!
Жена, дети, внуки, д. Красная Буда

с юбилеем совместной жизни
Виктора Викторовича
и Елену Алексеевну
БОБЕР
Пусть годы летят, им не будьте подвластны,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Живите сто лет, свой очаг охраняя,
Вот такой от меня вам сердечный совет.
Пусть в доме будет хлеб и соль,
Друзья пусть в доме будут,
А скука, горечь, боль и зло
Дорогу к дому позабудут!
Мама

ПРОДАМ

дом жилой деревянный
в д. Перерост.
Телефоны: 8-044-701-45-34,
8-029-625-07-71.

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.

2-комнатную квартиру
в центре, 2/5 кирпич.,
35 000 у.е.
Телефоны: 3-20-42,
8-029-149-67-54.

2-комнатную квартиру
в центре. Срочно.
Телефон 8-029-136-76-49.

«Мерседес-208», 1991 г.в.,
2,3 Д.
Телефон 8-044-758-74-26.

шкафу, парту.
Телефон 8-029-153-45-08.

стенку «Ипуть», б/у.
Телефон 3-16-99.

котел газовый настенный
«Junkers-Bosh», б/у.
Телефон 8-029-197-50-11.

корову, поросят.
Телефон 8-029-990-61-58.

телку, 1-й отел в январе.
Телефон 8-029-833-56-31.

кроликов на мясо.
Телефон 8-029-953-54-84.

корову.
Телефон 8-044-751-84-85.

поросят вьетнамской
породы и кабана, возраст
1 год.
Телефон 8-044-729-12-31.

поросят или меняю на зерно,
комбикорм.
Телефоны: 8-029-314-21-39,
8-029-733-80-91.

поросят.
Телефон 999-38-21 (Велком).

поросят.
Телефон 8-029-96-012-88.

поросят.
Телефон 9-25-68.

поросят, недорого.
Телефон 8-044-714-69-14.

КУПЛЮ

иномарку с 1985 г.в.
аварийную, требующую
срочной продажи или
с другими проблемами.
Заберу сам.
Телефоны: 8-029-245-11-85,
8-044-735-80-19.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ специалист для
строительства крыши гаража.
Телефоны: 7-26-66,
8-029-173-01-45.

СНИМУ

молодая семья **СНИМЕТ
жилье** на длительный
срок. Порядок и оплату
гарантируем.
Телефоны: 8-029-315-18-57,
8-044-765-18-54.

гараж в районе фабрики.
Телефон 8-033-683-94-62.

КОМПЬЮТЕРЫ: НОУТБУКИ ТЕЛЕВИЗОРЫ

от 6 месяцев
до 3 лет
досрочное
погашение

без поручителей
и справок
0% переплаты

КРЕДИТ Рассрочка

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!! МГНОВЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ!
ЗВОНИТЕ: 8 (029) 2222-342 МТС
8 (029) 9238-298 Velcom
ДОСТАВКА и УСТАНОВКА **БЕСПЛАТНО!**

Филиалу «Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
рабочие, имеющие
профессию
«автоэлектрик»
и «машинист крана
автомобильного».
Обращаться в отдел кадров.
Тел. 7-69-94.
УНН 401156843

ЧСУП «ВестлайнСервис»
**ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:**
✓ мойщик автомобилей,
✓ инженер диагностики.
(Требования: среднее спе-
циальное или высшее образова-
ние по специальности «инженер-
автомеханик».)
г. Добруш, ул. Полевая, 2, здание СТО.
**Тел.: 7-89-37,
8-029-667-00-05.**
УНН 490504793

УП «Добрушское ПМС»
**НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
рабочие.**
Оплата сдельно-премиальная.
Тел. 7-84-01.
УНН 400145238

Добрушскому хлебозаводу
**НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:**
✓ водитель, заработная пла-
та — от 3 млн рублей и выше,
✓ продавец,
✓ пекарь,
✓ дворник.
Обращаться в отдел кадров.
Тел. 7-64-20.
УНН 400002818


ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
**ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ:**
Мужчины:
✓ электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрообору-
дования 4-5 разрядов,
✓ токари 3-5 разрядов,
✓ монтажники систем вентиля-
ции и пневмотранспорта
3-6 разрядов,
✓ оператор котельной
2-4 разрядов,
✓ газосварщик 3-5 разрядов;
Женщины (с предварительным
обучением по профессии):
✓ литейщики изделий,
✓ оправщики-чистильщики,
✓ сборщики изделий,
✓ переводчики рисунков,
✓ отводчики,
✓ съёмщики-укладчики
изделий.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. Лесная, 8.
Тел. 7-10-23.
УНН 400003551

Добрушский РОВД
**ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ
на должности младшего
и среднего начальствующе-
го состава мужчин в
возрасте до 25 лет, имею-
щих высшее (без службы в
ВС), среднее специальное
(без службы в ВС) и сред-
нее образование.
Вопросы трудоустройства
по телефону: 3-14-65,
3-20-15.**
УНН 400003748

Филиал в г. Добруше
УПУП «Гомельская областная автомобильная школа» ОО БОАМЛ
объявляет набор на курсы водителей категории «В».
Обучение в г. Добруше, по ул. Фрунзе, 17.
Группа вечерняя — занятия через день,
выходного дня — суббота, воскресенье.
Рассрочка платежа на 3 месяца.
Запись по телефонам: 7-12-16, 8-0232-41-89-77,
8-044-541-89-77, 8-029-273-53-55, 8-029-362-14-21.
ТРЕБУЕТСЯ мастер ПОУ МТС в филиал г. Добруша.
Обращаться по вышеуказанным телефонам.
УНН 400069216

ПОМНИМ... СКОРБИМ...

Поминаем дорогого мужа,
любимого отца, деда, прадеда
**ЛОМОНОСОВА
Петра Федоровича,**
со дня смерти которого
1 ноября 2012 года исполнится 1 год.
Мы к могилке твоей протоптали тропинку
И слезами ее полили,
Потому что тебя мы любили,
А помочь и сберечь все равно не смогли.
Жена, дети, внуки, правнуки



**ДОБРУШСКИ
КРАЙ**
ЗАСНАВАЛЬНИКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
калектыў рэдакцыі.

Галоўны рэдактар
**СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна**
Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Індэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Газета выходзіць
у сераду і суботу на
беларускай і рускай мовах.
Друк афсетны.
Аб'ём 2,0 ум. друк. аркуш.
№86 ад 31.10.2012 г.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
30.10.2012 у 11.30.
Тыраж нумара
5363. Заказ 652.

Адрас рэдакцыі:
247050
Рэспубліка Беларусь,
Гомельская вобласць,
г. Добруш,
вул. Савецкая, 33.
E-mail:
dobkraj@yandex.ru

Тэлефоны:
галoўны
рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-39-91
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
рэдактар аддзела 3-19-62
Адзел рэкламы 3-39-91 (факс)
Праца — з 8.00 да 16.00,
(панядзелак — пятніца)

Газета набрана і зварстана на настольна-
выдавецкім комплексе рэдакцыі газеты
«Добрушскі край», надрукавана на
КВПУП «Сож». Адрас друкарні: г. Гомель,
вул. Лесяўскага, 1.
Меркаванне аўтараў публікацый не абавязкова
адлюстравана пункт гледжання рэдакцыі.
Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
— рэкламадаўцы.
Адказнасць за якасць друку нясе КВПУП
«Сож». Якасць друку адпавядае якасці
прадстаўленых арыгіналаў.